

**!** Пасля сваіх 60 год ты можаш пачаць здымаць сабраныя ашчаджэнні, незалежна ад таго, працуеш ты ці не.

Як ты можаш зняць свае ашчаджэнні самым простым і выгадным спосабам, каб не плаціць падатак на прыбытак з капіталу?



За адным разам здымеш **25%** сваіх сродкаў, а рэшту ў **75%** - у растэрміноўку як мінімум у **120 вылат** (за 10 год ці болей).

### Нізкія кошты

Няма пабораў ад унёскаў і вылат, а таксама схаваных коштаў. Масімальны ліміт кошту кіравання фінансавай інстытуцыяй – гэта 0,6% ад вартасці актываў нетта на працягу года.

**Можаш забраць усе свае сродкі ў любы момант – яны вяртаюцца да цябе за выключэннем: повертаюцца до Вас зменшэнні:**

- 30% ад вылат твайго працадаўцы (сродкі ідуць на твой індывідуальны рахунак у ZUS),
- Даплаты з боку дзяржавы,
- Належны падатак на прыбытак з капіталу.



**Гэта таго  
варт**

[www.mojePPK.pl](http://www.mojePPK.pl)

## Як працуе РПК?

Унёскі на твой рахунак РПК будуць ісці з трох крыніц:

- Ад цябе – працаўніка
- Ад твайго працадаўцы
- Ад дзяржавы



## Унёскі з твайго заробку:

- **асноўны ўнёсак** – 2% заробку брутта або не меней за 0,5% заробку брутта, калі твой штомесячны агульны заробак не перавышае 120% мінімальнага заробку;
- **дабраахвотны дадатковы ўнёсак** – да 2% заробку брутта.



## Унёскі твайго працадаўцы:

- **Асноўны ўнёсак** – 1,5% ад твайго заробку брутта
- **Дадатковы ўнёсак** – да 2,5% ад твайго заробку брутта



## Унёскі дзяржавы:

- **Пачатковы ўнёсак у памеры 250 зл.** (аднаразова),
- **Гадавая даплата ў памеры 240 зл.**

# ШТО ДАЛЕЙ З ТВАІМІ АШЧАДЖЭННЯМІ?

Сродкі, сабраныя ў РРК - гэта твая прыватная ўласнасць. Яны перадаюцца ў спадчыну, іх можна забраць у любы момант. Таксама ў любы момант можна зноў пачаць збіраць сродкі ў РРК.

Вось сітуацыі, у якіх ты можаш выкарыстаць сабраныя сродкі да сваіх 60 год:



У выпадку сур'ёзнай хваробы сваёй, жонкі, мужа ці дзіцяці (да 25% сродкаў без абавязку вяртання);



На пакрыццё ўласнага ўнёску, калі бярэш крэдыт на кватэру ці будову дома (у памеры да 100% сродкаў з абавязкам вяртання за 15 год) - тычыцца асоб да 45 год;



Калі вырашаеш перадаць ашчаджэнні на іншы рахунак (напрыклад, пры змене працадаўцы).